



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

СЛОНІМСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

СЛОНІМСКІ РАЁННЫ КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ
ІМЯ І.І. СТАБРОЎСКАГА



**ПРАГРАМА
МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ
КАНФЕРЭНЦЫІ**

**ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА
СЛОНІМШЧЫНЫ І ШЛЯХІ ЯЕ ПРАКТЫЧНАГА
ВЫКАРЫІСТАННЯ**

(да 760-годдзя заснавання Слоніма)



Слонім, 7 снежня 2012 г.

Парадак працы канферэнцыі

7 снежня 2012 года

- | | |
|-------------|---|
| 9.30-10.00 | Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(Слонім, вул. Савецкая, 10. Выставачная зала Слонімскага
раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага”). |
| 10.00-12.30 | Адкрыццё і пачатак працы канферэнцыі. |
| 12.30-13.00 | Азнаямленне з выставай “Гісторыя ў асобах”, прымеркаванай да
760-годдзя заснавання Слоніма. |
| 13.00-13.30 | Кава-паўза. |
| 13.30-16.00 | Працяг працы канферэнцыі. |
| 16.00-16.30 | Канцэрт класічнай музыкі |
| 16.30 | Вячэра. |

Рэгламент працы: даклад да 10-15 хв.

На вокладцы – выгляд гарадзішча ў Слоніме

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Юшкевіч Сяргей Віктаравіч – намеснік старшыні Слонімскага раённага выканаўчага камітэта

Лакіза Вадзім Леанідавіч – в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Раманюк Святлана Антонаўна – начальнік аддзела культуры Слонімскага раённага выканаўчага камітэта

Рыжак Наталля Канстанцінаўна – дырэктар Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Шпыркова Ірына Рыгораўна – старшы навуковы супрацоўнік Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага

Ткачова Марыя Іванаўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Адкрыццё канферэнцыі

(Слонім, вул. Савецкая, 10. Выставачная зала Слонімскага раённага краязнаўчага музея І.І. Стаброўскага")

Прывітальнае слова намесніка старшыні Слонімскага раённага выканаўчага камітэта **Юшкевіча Сяргея Віктаравіча**.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**.

Даклады

1) Лакіза Вадзім Леанідавіч, в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічная спадчына Слонімшчыны і магчымыя шляхі яе практычнага выкарыстання»

2) Голубеў Валянцін Фёдаравіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Да праблем гарадскога самакіравання ў г. Слоніме ў XVI – XVII стст.»

3) Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Дахрысціянскія культавыя помнікі Слонімскага раёна»

4) Габрусь Тамара Віктараўна, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар мастацтвазнаўства (Мінск).

Тэма даклада: «Слонінская сінагога – ўнікальны помнік архітэктуры беларускага барока»

5) Лакіза Вадзім Леанідавіч, в.а. намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ткачова Марыя Іванаўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Харытанавіч Зоя Анатольеўна**, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Вынікі інвентарызацыі помнікаў археалогіі Слонімскага раёна ў 2011–2012 гадах»

6) Кібінь Аляксей Сяргеевіч, асістэнт кафедры гісторыі славянскіх і балканскіх краін Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Санкт-Пецярбург).

Тэма даклада: «Дыскусійныя пытанні з гісторыі Слоніма і Слонімшчыны ў старажытнарускі перыяд»

7) Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні Яўленскай царквы Жыровіцкага манастыра»

8) Сідаровіч Віталь Міхайлавіч, загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Знаходкі рымскіх манет на тэрыторыі Слонімскага раёна»

9) Шаланда Аляксей Іванавіч, загадчык аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай работы Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Гербы шляхты Слонімскага павета XVI–XVIII стагоддзяў: да праблемы выкарыстання геральдычнай спадчыны»

10) Івашчанка Наталія Альбертаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук (Гродна).

Тэма даклада: «Спадчына Пуслоўскіх на Слонімшчыне»

11) Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Дакументы дзейнасці органаў гарадскога самакіравання Слоніма другой паловы XVII – XVIII стст.»

12) Шпыркова Ірына Рыгораўна, старшы навуковы супрацоўнік Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага (Слонім).

Тэма даклада: «Старажытны Услонім і яго гістарычны цэнтр як арганічнае звязно ў сетцы турыстычных маршрутаў Беларусі»

13) Карпенка Дзяніс Сяргеевіч, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: «Гандлёвыя шляхі і дарожныя інжынерныя пабудовы на тэрыторыі Слонімскага павета паводле люстрацыі 1766 г.»

14) Мянжынскі Валерый Станіслававіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Дакументы па гісторыі Слонімшчыны з кнігі Метрыкі ВКЛ №49»

15) Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Слонім у другой палове XVI стагоддзя»

16) Чыгрын Сяргей Мікалаевіч, пісьменнік, краязнаўца (Слонім).

Тэма даклада: «Гістарычны лес кнігазбораў Слонімшчыны»

17) Вороніч Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономической истории Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических наук (Минск).

Тэма даклада: «Происшествия в Слониме и Слонимском уезде в начале XX века»

18) Герасімчык Васіль Уладзіміравіч, малодшы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Гродна).

Тэма даклада: «Помнікі габрэйскай культуры ў г. Слоніме: праблема захавання і выкарыстання»

19) Фёдараў Ігар Алегавіч, дацэнт кафедры археалогіі і этналогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук. (Гродна).

Тэма даклада: «Альберцін – цэнтр кіраўніцтва неаўніяцкіх кампаній у Заходняй Беларусі (1925–1935 г.)»

20) Весялуха Анастасія Міхайлаўна, магістрантка факультэта гісторыі і сацыялогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Кастусь Каліноўскі і паўстанне 1863 – 1864 гг. у сучаснай культурнай традыцыі Слонімшчыны»

21) Фядута Вера Уладзіміраўна, настаўніца гісторыі, кіраўнік гісторыка-краязнаўчага музея Дзераўноўскай СШ. (Слонім).

Тэма даклада: «Святыні роднага краю (помнікі гісторыі і культуры в. Дзераўной і яе наваколіц)»

22) Кажанеўская Маргарыта Генадзьеўна, магістрантка факультэта гісторыі і сацыялогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Яўрэйскія жанчыны Слоніма ў другой палове XIX – пачатку XX стст.»

23) Лугачова Таццяна Аляксееўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Я. Купалы (Гродна).

Тэма доклада: «Деятельность МОПРа (Международной организации помощи революционерам) Западной Беларуси в Слонимском повете в 1924 – 1939 гг.»

24) Борсук Анна, Клаченков Владислав, ученики 11 кл. СШ № 2 г. Слоним (Слоним).

Тэма доклада: «Почитание традиций предков на примере татарской диаспоры в г. Слониме»

Закрыццё канферэнцыі

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» (Гісторыя і культура) Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» (ДПНД «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).

**ВЫДАННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»**

